

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 1 (6599) | 26 студзеня 1940 г., пятніца | ЦЕНА 10 КАП.

Аперэвонкі Штаба Ленінградскай Ваеннай Акрўгі.  
 Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні звання заслужанага дзеяча мастацтваў БССР тав. Волмаву В. В.  
 Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні звання народнага артыста БССР тав. Мірвічу Е. А.  
 Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні звання заслужанага дзеяча навукі БССР тав. Маршану Х. Л.  
 Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прысваенні пачётных званняў БССР.

І. Арцём'ю — Палкі барацьбіт за камунізм (да 5 годзя з дня смерці В. В. Куйбышава).  
**ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:**  
 М. Астапенна, А. Дзімон — Больш увагі вучобе камуністаў.  
 Н. Сапрыкін — Маладыя камуністы — лепшыя байцы і камандзіры.  
 Сход партакіаў Палацкага раёна.  
 Большэвіцкае вырашчванне караў.  
 Да берагоў дарагой, любімай радзімы.  
 Па-большэвіцку разгортваць выбарчую кампанію.  
 Беларусі ССР — узорную сталіцу.

**ЗА РУБЯЖОМ:**  
 Многатысячны мітынг памяці Леніна ў Нью-Йорку.  
 Прадэс над сакратаром амерыканскай кампартыі Браўндэрам.  
 Германскі друк выкрывае англііскія плаўны ўмягненні ў вайну нейтральных краін.  
 Прапоўня Наврвгі супроць падаўшчыкаў вайны.  
 Прадэс англііскіх рабочых супроць дапамогі манергеймаўскім бандам.  
 Вайна ў Еўропе.  
 Прадэс рабочых арганізаваных у Францыі.  
 Буйная перамога кітайскіх воіск пах Суйчжоу.  
 Англіянца абшукваў японскі параход.

## Умацоўваць калгасныя партарганізацыі

Сёння сялянства калгатава і беспалава замацавалася на калгасным шляху. Перамога калгаснага ладу ў нашай краіне забяспечыла яркі росквіт сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, змаганьне і ўдзяльня калгаснікаў. У 1939 годзе на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы перамаглі нашы калгасныя экспазіцыяныя групы. У гэтым годзе калгасныя экспазіцыяныя групы дасягнулі калгаснага ладу. За гэты год у выстаўцы спабарнічалі дзесяці тысяч калгаснікаў, калгасніц і калгасніц Мінскага Саюза.

Для партыйных арганізацый, партыйных і дэпартыйных большэвікоў былі і будуць пераважнымі і накіраванымі супрацьвапачы дасягнутых поспехаў у сельскай гаспадарцы. Трэба забудзіць памятаць, што некаторай частцы калгаснікаў яшчэ не зжыты дробнабуржуазныя тэндэнцыі, у многіх калгаснікаў расхвістана працоўная дысцыпліна, сур'ёзнае нахалоўня ў арганізацыі. Многія калгасныя зацікаўленыя абавязковых дзяржаўных палітыкаў. Гэта абавязвае партыйныя арганізацыі па-большэвіцку разгортваць масавую працоўную работу, каб паставіць на адпаведнае вышыню выхаванне калгаснікаў.

Неабходна ў гэтым рашучасна падкрэсліць, што партыйныя арганізацыі вельмі моцна працуюць сёння ў сельскай гаспадарцы. Аб гэтым гавораць зусім назначаныя фактары росту партыі за лік трактарыстаў, камбайнераў і аграмацоў. Так, напрыклад, Заслаўскі райком партыі прыняў у канцы партыі 72 таварышаў і сяброў іх толькі атрымалі трактарыстаў і камбайнераў, зусім моцна створана калгасныя партарганізацыі.

Асобныя раёны нашай рэспублікі часта астаюць з выхаваннем гаспадарчых задач. Гэта можна сказаць аб Жыткавіцкім, Чырвонапольскім, Глускім раёнах. Прычына такога адставання крыецца ў тым, што райкомы партыі не ўдзяляюць ніякай увагі калгасным партарганізацыям.

Перад калгаснымі партыйнымі арганізацыямі стаюць аднасныя задачы ў выхаванні рашучага XVIII з'езда ВКП(б). Яны павінны поўнасьцю скарыстаць права кантролю над вытворчасцю, глыбока вывучыць гаспадарчае жыццё, настойліва спадарваць палітыку ў гаспадарцы.

Важнайшая задача заключаецца ў тым, каб замацаваць вопыт палітычнай агітацыі сярод насельніцтва, накоплены ў часе выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Трэба замацаваць вырасціць кадры агітатараў, якія павінны дазваляць да саацяня калгасных мас рашэнні партыі і ўрада.

Палітычныя рады КП(б)Б за лік перадавых калгаснікаў, сельскай інтэлігенцыі, райкомы партыі павінны звярнуць самую сур'ёзную увагу на стварэнне новых калгасных партарганізацый і на ўмацаванне існуючых. Браўмела, было б няправільным думаць, што можна ўжо зараз стварыць у кожным калгасе партыйную арганізацыю. Але беспрэчальна і тое, што ў раёнах ёсць усе ўмовы для стварэння партыйных арганізацый ва многіх калгасных аб'ектах. Аб гэтым сведчыць практыка работы асобных райкомаў, якія па-большэвіцку ўдзяляюць на выхаванне рашучага XVIII з'езда ВКП(б).

Райкомы партыі павінны аператыўна кіраваць работай калгасных партыйных арганізацый, больш бываць у сельскіх камуністаў, дапамагаць ім у адукаванні марксісцка-ленінскай тэорыі, выхоўваць у іх пачуццё адказнасці за становішча калгаса. Камуністы ў калгасе абавязаны ўдзяляць выдатны рух калгаснікаў за атрыманне высокага сталініскага ўраджаю, упарта і настойліва выхоўваць у іх сацыялістычныя адносіны да грамадскай уласнасці.

Вялікая роля ў кіраўніцтве калгаснымі партыйнымі арганізацыямі належыць інструктару райкома. З уаважаных раёнаў на гаспадарчых кампаніях, якімі часта частуюць з'яўляюцца асобныя інструктары, яны павінны ператварыцца ў сапраўдных партыйных работнікаў, якіх-б настойліва вучыць называць актыўна майстэрства партыйнай работы, дапамагаць іх выхоўваць малых камуністаў, уцягваць іх у партыйнае і грамадскае жыццё.

## Аперэвонкі штаба Ленінградскай Ваеннай Акрўгі

На працягу 24 студзеня на ўсіх напрамках адбываліся пошукі разведчыкаў і сутычкі дробных пяхотных часцей. Наша авіяцыя рабіла разведчыкі палёты.

На працягу 25 студзеня на фронце нічога істотнага не адбылося.

## ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РАЗГОРТВАЦЬ ВЫБАРЧУЮ КАМПАНІЮ!

### Шчыльнай згуртуем сябе вакол Вялікай партыі Леніна—Сталіна

БЕЛАСТОК, 24 студзеня. (Нар. «Звезда»). На фабрыках і заводах горада праходзіць многалюдныя мітынгі, прысвечаныя пачатку выбарчай кампаніі. Усюды яны выліваюцца ў магутную дэманстрацыю любові і адданасці Вялікай партыі Леніна—Сталіна, савецкаму ўраду. Рабочыя заклікаюць, што дэпутатамі ў Вярхоўны Савет яны выбяруць лепшых людзей, бязмежна адданых партыі большэвікоў і савецкаму народу. Яны даюць слова яшчэ лепш працаваць, каб сустрэць дзень выбараў новымі вытворчымі перамогамі.

З вялікай увагай слухалі рабочыя тэкстыльскага камбіната № 1 паведамленне аб лін выбараў дэпутатаў у Вярхоўны Савет ССР. На мітынг сабралася 1.200 чалавек. З нарадай прамовай выступіла работніца камбіната Марыя Канстанцінаўна Ігнатуцкая.

Першыя свае словы любові і ўдзячнасці, — сказала яна, — мы пасылаем табе, хто даў нам свабоду і існасць, хто стварыў самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю, — нашаму дарагому і любімаму Сталіну. Мы выбяром дэпутатамі ў Савенкі парламент лепшых людзей, адданых партыі і савецкаму ўраду.

У адказнае прынятай рэзалюцыі гаворыцца: «Сталініскае Канстытуцыя дала нам права, аб якіх мы марылі калянаць год. Нама слоў, каб выразіць пачуццё ўдзячнасці вялікаму савецкаму народу, партыі большэвікоў, мудраму настаўніку і другу працоўных усяго свету таварышу Сталіну, якія назаводзілі вызвалілі нас ад басраўнага, беспрасветнага жыцця».

Рабочыя калектыву абавязаліся да дня выбараў выстаныць квартальны план на празрысна і таварна.

На мітынгі рабочыя тэкстыльскага камбіната № 4, на якіх прысутнічала 350 чалавек, з прамовай выступіла былая ткачыха, а зараз загалінік аддзела караў камбіната тав. Цёбен. Яна сказала:

— Дэпутатамі ў Вярхоўны Савет ССР мы выбяром лепшых прадстаўнікоў вызваленага народа. Мы будзем працаваць так, каб радзіма для нас дзень—дзень выбараў у Вярхоўны Савет—сустрэць новымі вытворчымі перамогамі. Нам трэба ўмацаваць класавую шчыльнасць, выкрываць і бязлітасна выкарняць варожыя элементы. Яшчэ дасей згуртуем сябе вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол правадыра народаў — любімага Сталіна.

У рэзалюцыі, прынятай на мітынгі, гаворыцца: «Яшчэ шырэй разгорнем сацыялістычнае спабарніцтва, каб наш камбінат быў у ліку перадавых. Мы аддзім свае галасы за лепшых людзей, адданых рабочаю класу, Вялікай партыі Леніна—Сталіна і савецкаму ўраду».

На мітынгі тэкстыльскага камбіната № 5 прынята рэзалюцыя, у якой рабочыя абавязаліся да дня выбараў выстаныць квартальны план.

## АДКРЫЛАСЯ НОВАЯ СТАРОНКА РАДАСНАГА ЖЫЦЦЯ

БАРАНАВІЧЫ, 24 студзеня. (Нар. «Звезда»). Усёго толькі чатыры месяцы прайшло з таго часу, як над горадам Баранавічы гора ўзвіўся чырвоны сцяг—сімвал новага ладу, шчаслівага і поўнапраўнага жыцця. А як німа змянілася за гэты час у горадзе! Нармальна запрацавалі прадпрыемствы, атрыманаваны дзмы, забуркаваны вуліцы. Адкрыты зьве поліклінікі, развіццямі дом, дзіцячыя кінды, дзіцячая бібліятэка, школы. Сотні тысяч людзей, якія гады вынаравалі ў пошуках работ, зараз працуюць на сацыялістычных прадпрыемствах, з'яўляюцца горада, атрымалі добрыя кватэры. Жыццё ў горадзе стама многатраўным, захалячым, цікавым. І таму так радасна і ўсхвалявана сустракаюцца з пач палітычнага, аналітычнага і нацыянальнага прыгнёту працоўных горада вестуе аб пачатку выбарчай кампаніі.

Звыш 200 рабочых і служачых баранавіцкага мскакімбіната сабраліся на мітынг, прысвечаны пачатку выбарчай кампаніі. Бурная аваяня разгараецца ў залы, калі зачытацца Указы Прэзідыумаў Вярхоўных Саветаў ССР і БССР аб лін выбараў. Доўга не сіхалі выклічы ў часе слаўнай большэвіцкай партыі, савецкага ўрада і мудрага прадаўжальніка бессмертнай справы Леніна — Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Азіны за алным выступілі рабочыя. — Мце. — сказаў тав. Пегану, — успамінаюцца выбары ў сейм у 1924 годзе. Калі нам, рабочым, удалася выбраць некалькі сваіх прадстаўнікоў, то яны праз праўдзібны іх пасадажны ў турмы, а некаторыя расстрэляны і толькі за тое, што яны абаранялі інтарэсы працоўных.

Зараз мы вызваліліся ад памешчыка-капіталістычнага прыгнёту. Мы самі гаспадары сваёго жыцця. Мы атрымалі вялікія правы, якія нам гарантуе і забяспечвае Сталініскае Канстытуцыя. Аб нас клопацца партыя і савенкі ўрад. Мы, грамадзяне пудоўнай краіны сацыялізма, на клопаты партыі і ўрада павінны адказаць новымі вытворчымі перамогамі. Сёння, у дзень пачатку выбарчай кампаніі, я заклікаю ўсіх рабочых яшчэ лепш працаваць, яшчэ больш авалодаць тэхнікай, каб даць яе магэ больш карысна сацыялістычнаму радзіме.

Не паспее яшчэ замукнуць гукаў, які апавядаюць аб спячэнні работы, як у сталовай засавава № 1 сабраліся рабочыя. Памятканне сталовай было любімае прапавіцкае лозунгамі і партрэтамі правадыраў.

## Датэрмінова выканаем вытворчыя планы

ГРОДНА, 24 студзеня. (Нар. «Звезда»). З вялікай ухвалою сустракаюць працоўныя Гродна Указы Прэзідыумаў Вярхоўных Саветаў ССР і БССР аб лін выбараў дэпутатаў.

## Мітынг працоўных горада Вілейкі

Вестка аб назначэнні выбараў дэпутатаў у Вярхоўны Саветы ССР і БССР выклікала вялікі ўздым сярод працоўных Вілейскай абласці. У 7 гадзін вечара ў зале Дома культуры адбыўся многалюдны мітынг, на які прышло больш 400 чалавек.

## Вялікі палітычны ўздым

Ува ўсіх гуртках вывучаюцца Палажэнні аб выбарах у Вярхоўны Саветы ССР і БССР і Сталініскае Канстытуцыя. Пасельніцтва горада і вёскі праўдзібна велізарную цікавасць да заяўкі. Напрыклад, на заяўках гуртка ў вёсцы Кошалева прысутнічала каля 200 чалавек.



Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР ад 15 студзеня 1940 года 27 чырвонаармейскі і начальстваму саставу Чырвонай Арміі за ўзорнае выкананне баявых заданняў Камандавання на фронце барацьбы з фашыскай беларудзейскай і прасіўшай дэмакратычнай і геройскай арміяй Герою Савецкага Саюза, на ЗДМІМК пры гэтым аднаму і геройска прасіўшай Герою Савецкага Саюза палкоўнік В. Н. Капула і чырвонаармейскі І. М. Улічэна.

## ДА БЕРАГОЎ ДАРАГОЙ, ЛЮБІМАЙ РАДЗІМЫ

БОРТ ЛЕДАКОЛА «И. СТАЛИН». 24 студзеня. (Радзё, спец. нар. ТАСС). Бункероўка ў адкрытым моры аказалася вельмі складаным заняткам. Як толькі ледоколы «И. Сталин» і «Г. Седов» сустраюцца ля кроўні ільду з пародам «Сталінград», пачалася перагрузка вугалю ў турмы, але яна прадаўжалася пачаўся. Тры караблі стаялі побач борта ля борта. «Сталінград» быў паспярэжым. «И. Сталин» і «Г. Седов» па баках. Магутныя краны адуцявалі сетку шынуўкай вугальнай базы. Напружана работа цягнулася некалькі гадзін. Тым часам веер, у пачатку слаба, узмацніўся. Палялася шырокая зямля. Флагман, няўстойлівы на хвалі, як і ўсе ледоколы, раскачаўся і пачаў біцца сваім магутным корпусам у борт «Сталінграда».

Прадаўжэнне гэтай качкі маглі выклікаць умяшчэнні ў корпусе «Сталінграда» і больш сур'ёзныя пашкоджанні. Папанія рашуча ўвайсці са «Сталінградом» у ільды і там, у больш спакойнай абстаноўцы, прадаўжаць бункероўку. «Седов» да таго часу атрымаў ужо некалькі колькасць вугалю і пачаў ільды да кроўні. Пракляраваць шлях «Сталінграду», флагман увайшоў у ільды і, карыстаючыся развохлым, дасягнуў месца, дзе марская зямь не адчулася.

Абавілі аўрал. Усе ўдзельнікі экспедыцыі прысутнічалі да бункероўкі. Лёгкая паспелі перагузіць некалькі дзесяткі турмы вугалю, як ад Бахігіна прышло паведамленне, што «Седов» вынесла ў адкрытае мора. Апаваючыся ўсёйх нечаканых ускладненняў, Папанія загадаў зразаж спыніць бункероўку і ісці да «Седова». Але як хутка змяніцца іздавая абстаноўка ў Арктыцы! Ларога на поўдзень аказалася забітай супольным ільдом. Там, дзе некалькі гадзін назад цягнуліся раздольці, зараз былі бескрайныя, без азіднага прасвету, цяжкія ільды. Назат флагман з вялікімі пажыскамі прарубаў дарогу ў гэтым дзесяцікільным ільдым масіве. «Сталінград» памінута адставаў. Ледокол прыходзіла вяртацца, каб разбіць ледяныя ланцугі вакол парахода, а затым зноў рухалася ўперад. Алегася, поўная 4—5 мільямі, адзяла амаль 20 гадзін.

Самі садоўны вельмі хутка ўвайшлі ў рытм актыўнага плавання. На караблі пасля доўгага перапынку яны зноў пярэйшлі на марскія вахты. Каманда «Седова», падмаваная маракмі флагманскага ледокола, дзейна працавала на палубе, у каютарцы, машынным аддзельнікам. Усе працавалі з вельмі высокай энтузіязмам, расуваваючы на адкрытаму мору, на прывольнай шырокай хвалі. Нарошце караблі ўвайшлі ў Айсберы. У мутных змроках поўня відзеліся арктычныя, пакрытыя вечнымі айснікамі, гарыстыя агары берагоў Арктычнага, з вельмі майстэрствам капітан Ледокола «И. Сталин» тав. Белуцкаў усе спараны караван на звышліста, небяспечнаму, пакрытаму ільдом фарватару фіёра. Неўзабаве ўперадзе паказаліся агні Баранбурга. Насельніцтва аддзельнага горада з вельмі радысна, захалячэннем сустрака слалюных судоў і ўдзяльнае ўдзяльнасці.

Зараз поўным ходам ідзе бункероўка, а затым зноў у дарогу, на поўдзень, прада да бурных моры — да берагоў дарагой, любімай радзімы.

## РАЁННАЯ НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ

ГАРАДОК, 24 студзеня. (Нар. «Звезда»). Два лі пражыліся раённая нарада перадавікоў сельскай гаспадаркі. На нараду прыбыла звыш 400 чал. — стыхаўшы калгасны і МТС, брыгадзіры звышнавыя старыніні калгасны, спецыялісты сельскай гаспадаркі.

З дакладам аб выніках праішоўшага сельскагаспадарчага года і задачах на 1940 год выступіў сакратар райкома КП(б)Б тав. Бабкоў. Падкрываючы вынікі работ за праішоўшы год, дакладчык назваў рад калгасны, які імені Леніна, Варшышава, Валадарскага, «Чырвоны сцяг», якія ў годзе ў год вынараўшы ўраджаі. За агулу толькі ільдоўраўдзілі калгасны раёна атрымалі ад дзяржавы вышчэ двух мільянаў рублёў, у тым ліку 831.940 рублёў прамій-набавак.

На дакладу разгартуліся ажыўленыя спрэчкі. Старыніна калгаса імені Леніна тав. Харытонаў, удзельнік Усебеларускай нарады перадавікоў сельскай гаспадаркі, расказаў, як калгас змаганца за атрыманне 100 путоў зернавых з гектара.

Асабліва яркім было выступленне старыніна калгаса імені Валадарскага тав. Ткачова, падрабязна расказаўшага аб рабоце Усебеларускай нарады перадавікоў сельскай гаспадаркі, удзельнікам дзёй ён быў.

З вялікай увагай удзельнікі нарады праслухалі выступленне прадстаўніца дэлегацыі Мухаўскага раёна тав. Рыбінава. На даручэнню калгаснікаў Мухаўскага раёна тав. Рыбінава праналаў заклоччы гаварыць на сацыялістычнае спабарніцтва паміж двума раёнамі.

Перадвіні сельскай гаспадаркі Гарадоцкага раёна, заклоччыўшы дагавор з Мухаўскім раёнам, абавязаліся змаганца ў гэтым годзе за 100 путоў зернавых, 5 центнера ільдоўлакана, 5,5 центнера ільдоўлакана і 1.000 путоў бульбы з кожнага гектара.

## З. ЛАРЫСАЎ



# БЕЛАРУСКАЯ ССР—УЗОРНУЮ СТАЛІЦУ

\*\*\*

## ГЕНЕРАЛЬНЫ ПЛАН РЭКАНСТРУКЦЫІ

У 1920 па 1925 год адбывалася аднаўленне горада Мінска, які аграбілі і спалі пры адступленні беларускіх акупацыйных войскаў. Новае будаўніцтва разгарнулася толькі ў 1926 годзе і найбольш шырока развілася ў першую і другую стадыі пятагодкі.

У гэты час рэзка змянілася знешняя абстаўтка горада. Набудаван раі новых будынкаў, праектаваны аформлены каменны будынак, значна рэканструаваны вуліцы.

У будаўніцтва горада, якое так паспяхова развівалася за апошнія 10—12 год, праводзілася пры адсутнасці перадага генеральнага плана рэканструкцыі. Зараз праца знішчае. Складаны Ленінградскім аддзяленнем Дзяржаўнага інстытута рэканструкцыі г. Мінска карэктываў Беларускага інстытута будаўніцтва на канчатковае зацвярджэнне.

Генеральны план прадугледжвае развіццё горада ў два этапы: у бліжэйшым 5 год на перыяд у 15 год.

Адпаведнасці з асноўнымі палажэннямі генеральнага плана тэрыторыя горада Мінска павінна расшырацца ў п'яці напрамках: у паўночна-ўсходнім і ўсходнім напрамках; на паўночны захад да Пяніна; на захад да ракі Пяніна; на паўднёвы захад да Чарнянскага тракту да Ломыні і, нарэшце, на ўсход да мяжы яго даўжэйшага вуліцы.

У будаўніцтва горада, якое налічвае ў гэты момант каля 250 тысяч чалавек, існуе насаджэнняў пераважна, гэта значыць да 1935 года, дасягну 450 га.

Вялікая ўвага ўдзяляецца стварэнню ў гарадскім плячэ, рэканструкцыі і асяляльнаму горада.

Мінскаю асновай вялікай колькасці новых насаджэнняў. Вянонай або легкай, пазначаючы на Барысаўскаму тракту да горада, можна бачыць Мінск утапачом у вясні і кветках. На жаль, уся гэта зямля выроўнамерна размеркавана па горада.

Новым праектам планіроўкі прадугледжана значнае павелічэнне зялёных насаджэнняў і роўнамернае размеркаванне іх па вуліцы, вуліцы, плошчы павінны быць насаджаны зялённю.

Вялікі шчыры ў генеральным плане да рэгуляванні ракі Свіслач. З'яўляюцца неабходна і забаружана адліва сточнымі водамі. Генеральны план стварае сваёй мэтай павысіць і ўсталяваць гарызонт вярхоў па шляху інап'яцельных работ і пабудовы асаблівых паўднёвых плячэ. За 13 кілометраў горада будзе створана вялікая вадасховішча.

Вялікі ўвага ў плане адбываецца гарызонтнаму транспарту. У сучасны момант існуючыя прастае транспарт. Аднак значны ліні з'яўляюцца недастатковымі для таго, каб абслужыць увесь горад. На бліжэйшым год намячаецца правесці новыя асаблівасці і прадоўжыць існуючыя лініі.

Для злучэння раёнаў горада мяркуецца стварэнне новай калёўнай лініі на Першамайскіх вуліцы і на навава трасіруе калёўна гарадской магістралі. Побач

з гэтым намячаецца арганізацыя тралейбуснага руху па цэнтральных гарадскіх вуліцах.

Шырокае развіццё павінна атрымаць і аўтобусны рух, які будзе дапаўняць трамвай і асаблівасці пасажыраў на вуліцах, дзе адсутнічаюць трамвайныя лініі.

Прамысловыя прадпрыемствы мяркуецца сканцэнтраваны ў п'яці раёнах з тым, каб ізаляваць іх ад жылых кварталаў. Гэта будзе сур'яць палепшэнню санітарных умоў горада. Некаторыя прадпрыемствы, якія знаходзяцца зараз у цэнтры горада, намячаюцца вынесці за межы жылых кварталаў.

З новых прадпрыемстваў, якія ў бліжэйшы час павінны ўвайсці ў эксплуатацыю, можна назваць кінафабрыку, шынарэамацыйны завод, хлебазавод, радыёзавод.

Апрача гэтага, за першы рэканструкцыйны будзе пабудаван раі новых фабрык і заводаў.

Энергетычная гаспадарка ў сучасны момант адстае ад патрэбнасцей горада.

Для таго, каб можна было забяспечыць новы Мінск электраэнергіяй і адначасова стварыць неабходныя рэзервы, у 1955 г. патрабуецца пабудаван 3 новых пеплаэлектрацэнтраў з агульнай колькасцю, у 6 разоў перавышаючай цяперашнюю. К канцу 1940 або да пачатку 1941 года будзе закончана разшырэнне працуеючай АЭС № 2, магучасць якой павялічваецца з пускам у эксплуатацыю новай турбіны.

Прадугледжваюцца генеральным планам інтэнсіўны рост насельніцтва г. Мінска патрабуе, у першую чаргу, значнага развіцця жыласяга і культурна-бытавога будаўніцтва.

У 1955 году мяркуецца давесці норму жыласяга плошчы да 6 кв. метраў на чалавека. Гэта патрабуе павелічэння існуючага жылсва фонда ў 2,5 раза.

У асноўным жылы фонд будзе расці па лініі будаўніцтва каменных 4-павярховых дамоў. Апошняй, у першую чаргу, будзе будавацца ў цэнтральнай частцы горада з тым, каб лань архітэктурнае аформленне гэтаго ўзросту і плошчы: плошчы перад Домам урада, Вакарэцкай плошчы, плошчы Парыжскай кучы, Свэрдлова, Чырвонаармейскай, Карла Маркса, Пролетарскай і Саветскай вуліц.


Для размяшчэння індывідуальнага жылсва будаўніцтва адводзяцца перыферыйныя кварталы ў раёне Козырава, у раёне Захараўскай вуліцы і па прадоўжэнню Саўгаснай вуліцы.

Намячаецца вялікае значнае будаўніцтва, якое мяркуецца сканцэнтраваны ў ўрачэньнях «Дразны», «Вясельюка» і «Малінаўка». Гэтыя месцы знаходзяцца ў вярхоўных раі Свіслач, з'яўляюцца жылавымі, зарарнымі і выгаднымі для размяшчэння дач.

Асабнае гэтае сказаць аб культурным будаўніцтве. У будучым годзе будзе знішчаны рыштункі і будынак тэатра Чырвонай Арміі. Па плану мяркуецца хутка пачаць будаўніцтва драматычнага, дыяна чача тэатраў і цырка. Будучы пабудаваны таксама новыя кінатэатры.

Асабнае гэтае генеральнага плана рэканструкцыі г. Мінска знішчыць аблічча горада і ператворыць яго ва ўзорную сталіцу організацыя БССР.

З. ГЕРЦЫН, Х. ОЗЕР.



Архітэктары-інжынеры Беларускага праектнага падпраектнага рэканструкцыі горада Мінска. НА ЗДЫМКУ (злева направа): інжынер С. А. Лышко, інжынер Х. Я. Гаралі, архітэктар А. Е. Кураўцкі, тэхнік А. І. Радзюк і тэхнік архітэктар Беларускага В. І. Мураўёў за разгляданнем сесіі рэканструкцыі горада Мінска. Фото І. Калодыча.

## Заўтрашні Мінск

Годы савецкай улады да незалежнасці змянілі твар Мінска. Сталіца БССР узбагацілася выдатнымі пабудовамі Сталінскай эпохі. Выраслі шматпавярховыя жылыя дамы, новыя клубы, тэатры, кіно. Упрыгожаннем Мінска з'яўляюцца такія выдатныя будыны, як Дом Чырвонай Арміі, Палац піанераў, Дом партыйных курсав, Тэатр оперы і балета і інш.

Вурны рост сталіцы, рост добравыт і культурных запытаў насельніцтва патрабуюць свайго поўнага адлюстравання ў знешнім абліччы горада. Горад павінен быць не толькі добраапарэкаваным, але і прыгожым. Асноўнымі элементамі ўпрыгожэння ўскага горада з'яўляюцца вялікія плошчы, шырокія парадныя вуліцы, архітэктурна аформленыя будыны і вялікая колькасць зялёных насаджэнняў.

Гэтым працаваннем адпавядае новыя плаціроўка Мінска, складзеная Ленінградскім аддзяленнем Дзяржаўнага інстытута рэканструкцыі горадаў.

Архітэктурнымі цэнтрамі ў плане з'яўляюцца старыя і новыя плошчы.

Наўвясць па моманту складання праекта будынага архітэктурнага аб'екта — Дома Урада вызначыла пабудову ў яго раёне адной з вялікіх парадных плошч. Плошча будзе расшырацца за кошт заносу Дома металістаў і аднаго з старых курсавоў Універсітэцкага гарадка. У гэтую плошчу ўключана частка Саветскай вуліцы, адкуль будзе зніта трамвайная лінія. Прамаючы пад увагу, што канфігурацыя самага будынка ўжо п'яць уключае ў сябе невялікую плошчу з мастацкім помнікам Леніну, — новая плошча пры сваім завяршэнні будзе адной з прыгажэйшых у Мінску. Вялікая плошча намячаецца ў новабудуемага дома ЦК КП(б)Б на вуліцы Карла Маркса. У плошчу ўключана існуючыя тэатральныя сквер.

Апрача гэтага, па Саветскай вуліцы намячаецца будаўніцтва групы плошчэў транспартнага значэння: на скрываўжаны Барысаўскага і Лагойскага трактаў, перад Усебеларускім стадыёнам, на перакрыжаванні вуліцы Саветскай і Доўгабродскай.

Упрадугледжана і старая плошча Свабоды, якая ў плане траектуеся як плошча старога цэнтру. Усе збудаваны, існуючыя тут, не прадстаўляюць архітэктурнай каштоўнасці і будучы знесены ў бліжэйшы час.

Запрактыкавана таксама парадная вялікая плошча ля Вялікага тэатра оперы і балета, з прыгожымі будынамі і налічымі да ракі, а таксама плошчы ў парку Старажыцкага і Камароўскага раёнаў. Усе яны будучы асаблівасці, асаблівасці і аформленыя архітэктурнай малых форм — разамі, фантазіямі, а таксама скульптурнымі. Размяшчэнне плошчэў на ўзвышаных месцах створыць выдатныя архітэктурныя контуры, якія сваёй прыгожасцю будучы асаблівасці выдзяляцца пры паездзе ў гораду.

Сетка вуліц сучаснага Мінска прадстаўляе сабой характэрны аблічча бясцэннага развіцця горада. Яны — невялікай шырыні, маюць звыш вымаўленага аб'ёмы і не ўваляюцца з рыдэлямі і асноўнымі магістралямі.

Зараз у плане вызначаны толькі напрамкі асноўных магістралей, з'яўляюцца горад Мінск з навакольнымі паселішчамі. З асноўных парадных магістраляў называюцца: Магілёўскі, Барысаўскі, Лагойскі, Віленскі, Койнаўскі і Чарнянскі тракты.

## СТВОРЫМ ВЫДАТНАЕ ВОЗЕРА І ПАРК

Будаўніцтва штучнага возера мімаходам вырашае і пытанне будаўніцтва парка ў г. Мінску. Справа ў тым, што ў генеральнай схеме планіроўкі ўсяго горада паказаны яшчэ няма яснасці, дзе-ж будзе цэнтральны парк культуры і адпачынку і калі яго можна будзе пачаць будаваць. Ясна толькі тое, што Камароўскі парк за адсутнасці вяды ніколі не будзе маваць, а парк імені Горкага нават малы для гэтага мэты, і ім таксама няма. Значыць, цэнтральны парк культуры і адпачынку павінен быць там, дзе найбольш значны ў горадзе вадаём. Варней кажучы, возера павінна быць у парку. Да рэчы, і раі размяшчэння возера ў раёне Старажыцкага адпавядае гэтую працаванню. Па генеральнай схеме ён будзе насачан зялённю.

Побач з будаўніцтвам возера павінны праводзіцца ўжо зараз работы па абсталяванні парка. У гэтым-жа плане павінна быць вырашана і пытанне фізкультурных пабудов. Асноўныя фізкультурныя пабудовы павінны быць у парку, ля возера. А калі гэта так, то было-б метаадуццым рэканструаваць стадыён на Камароўскі, а будаваць новы ў раёне возера. Гэтае будаўніцтва неабходна пачаць разам з будаўніцтвам возера, каб можна было скарыстаць зямлю з кар'ераў для ўтварэння тэрас, трыбуны, пляцовак і т. д.

Мінскаму гарадскому савету і іншым арганізацыям неабходна будзе гэтыя пытанні вырашыць у бліжэйшым часе. Прадрыхтоўка да будаўніцтва возера пачалася. Створана будаўніцкая арганізацыя і штаб саадынасці. Беларускапраект праводзіць вышукальныя і праектныя работы.

Выкананы асцяжы, з якіх выступалі контуры будучага штучнага возера на раі Свіслач, у раёне Старажыцка. Плошча вольнай наверхні возера будзе размерам да 30 гектараў, сярэдняя глыбіня — 2 метры, максімальная — 3—3½ метры.

На возеры праектуецца декоратывны востраў, звязаны з паркам мастом, а п'яць сярэдзіне яго будзе вышыня каляна-мая. Яна будзе кампазіцыйна звязаная асноўнай востраў будучага парка. Тут-жа, ля возера, праектуецца фізкультурныя пабудовы рэспубліканскага значэння — стадыён, басейн, стадыён, вольная, грабяня і лыжная стадыён, а таксама плошкі для ўсёй віду фізкультуры і спорта.

Неабходна зрабіць усё для таго, каб прапоўняць нашай сталіцы атрымаць выдатнае возера і парк.

П. І. КІРЬЕНКА, галоўны архітэктар па стварэнню штучнага возера.

## ЯК ПРАВІЛЬНА ПАСАДЗІЦЬ ПЛАДОВАЕ ДРЭВА

Совет Народных Камісару БССР і ЦК КП(б)Б устанавілі да рэспублікі план пасадкі плодовых дрэў на прыватных участках калгаснікаў, рабочых і служачых, працягваючы ў сельскіх мястэчках. За бліжэйшыя пяць-шэсць год павінна быць пасаджана па БССР 10 мільянаў плодовых дрэў: яблыні, грушы, вішні, сліў, чаршань. У пераважнае на плошчу гэта складае каля 70 тысяч гектараў новай прыватных садоў.

У сувязі з гэтым паўстае пытанне аб тым, каб гэтыя вялікае колькасць плодовых дрэў была пасаджана правільна. Ад правільнасці пасадкі залежыць у значнай ступені іх гэтыя дрэў — іх сіла росту, ранні пачаток плоданашання, ураджайнасць.

Часта даражэцца бачыць, як многія, не ведаючы, навоўкі адказна работа па пасадцы дрэў, праводзяць яе без належнай увагі.

На правільнасць пасадкі плодовых дрэў трэба звяртаць самую сур'ёзную ўвагу. Трэба імянуцца садзіць дрэвы так, каб яны ўсе прыжылілі, добра раслі, рана пачынаў плоданашанне і штогод прыносиў высокае ўраджай плоду найлепшай якасці.

Адным з асноўных пытанняў з'яўляецца вызначэнне часу пасадкі плодовых дрэў. Плодовая дрэвы — яблыні, грушы, слівы, вішні і чаршань — можна саджаць увосень, з кастрычніка да 1—5 лістапада, і вясной з пачатку павяняў работ і да распускаання пачат дрэў. Пра гэтым на плодах лёгкіх і сухіх лепш утвараюцца асноўныя пасадкі, а на плодах вільготных і халодных — вясняны. Значыць, пры вызначэнні часу пасадкі дрэў абавязкова трэба ўлічваць якасць глебы.

Другім важным пытаннем з'яўляецца падбор пасадкавага матэрыялу. Яблыні, грушы, а таксама слівы, вішні і чаршань, трэба садзіць дрэвамі двухгадовага ўзросту, адпавядаючы наступным тэхнічным якасцям:

Мель добра разгаліненныя карані, які састань не менш, як з чатырох асноўных галін пры сярэдняй мажыкатасці і з трох — пры высокай мажыкатасці, а таксама мець даўжыню асноўных разгаліненняў караня не менш 35 см.

Штамбкі дрэў павінны быць гладкімі, без аблазаў, пашкоджанняў ад марозаў, ройных, тоўстым, добра ўтрымліваючы кропу. Вышыня штэмбкі ад карнявой п'яці да першай асноўнай галіны караня павінна быць для яблыні і грушы з мала-раскідзістымі кромамі 50—60 см, а для сарту з аб'ёмнымі кромамі — 60—80 см; для сліў і чаршань — 50—60 см; і для вішань — 40—50 см.

Крона двухгоддзін саджанцаў павінна мець добра развіты праведнік і не менш трох асноўных бакавых галін даўжыняй 45—50 см.

Трэба савесна і добрааказна пакрытаваць ямы і зямлю для пасадкі. Калі-б пасадкі не праводзіліся — вясной і ўвосень, яны лепш ка'ачэ загалі — для асенняй пасадкі за 2—3 тыдні, а для вясновай — восені, або ранняй вясной, як толькі можна — прыступіць да апрацоўкі глебы. Каб дрэвы пасадзіць у добрую, пуцкую і ўгноеную зямлю, якія трэба капаць прасторніну, та 150 сантыметраў шыльчыню і на 50—60 см углыб. Пры капанні ямы зямлю трэба выкідаць верхні слой, а на другі бок — ніжні. Пры пасадцы дрэў верхняя, лепшая зямля, змешаная з пера-

гноем або з добра перапражым дрэбным торфам, скарыстоўваецца для засыпкі ямы, а ніжняя, белая спажыў зямля матэрыялы, раскідаецца па наверхні глебы каля пасаджаных дрэў.

Выкананыя ямы астаюцца адкрытымі да пасадкі дрэў. За 5—6 дзён перад пасадкай у іх кожнай ямы ўваляюцца колі, і навакол яго наснашчаюцца гарачка зямлі, змешаная з перагноем або торфам.

Калі ямы гатовы і атрыманы пасадкавы матэрыял, прыступаюць да пасадкі дрэў. Спачатку кожныя дрэўца аглядаюць, і калі ёсць пашкоджаныя карані, іх падразаюць вострым нажом да свежага, з'яўляюцца месца.

Пасадку трэба ўтвараць ўздоўж. Адна чалавек бярэ дрэўца і з паўночна-заходняга боку коліка, адкуль дуоць найбольш моцныя вятры, ставіць яго каронным на наснашчаную гарку і ў ройнае бакі па ёй распраўляе карані. Пры гэтым трэба сачыць, каб дрэўца не пасадзіць глыбей або вышэй таго, як яно сяздана ў штэмбкі, бо пры глыбокай пасадцы прае на ставае кара, а пры высокай — палісаваць і палізаваць карані. Для таго, каб пасадзіць дрэўца на належнай глыбіні, праз край ямы кладуць ройку, і пасля ўстаўляваюць дрэўца так, каб карнявая шышка яго была вышэй праведнявой праз яму ройкі на 4—5 см. Устаўляючы яшчэ раз яго карані і папраўляючы яшчэ гэтыя карані, іх аспрахоўва прысыпаюць зямлёй.

Прыскарачы карані, трэба сачыць, каб паміж імі не аставаліся пустыя месцы, каб кожны каранічык быў добра засыпан зямлёй. Для гэтага час ад часу падкідаемую ў яму зямлю падбіваюць рукамі ў разгаліненні караняў і зямлю дрэўца аспрахоўва зрупаючы. Калі карані аспрахоўва, абтаўваюць зямлю вакол дрэўца нагамі і засыпаюць яму да каця.

Пасля пасадкі, каб прамачыць глебу і дабіцца лепшага прылягання яе да каранявак, пад дрэўца на шырыню ямы робіцца невялікая паглыбленне, у якое наліваюць вода—тры выдры вады. Паліў трэба рабіць як пры асенняй, так і пры вясновай пасадцы.

Сялезам да паліўнай дрэвіны прыязваваюцца да каля і пры вясновай пасадцы лункі іх пакрываюцца гноём або торфам, каб летам у глебе захаваць больш вільзаты. Дрэўцы асенняй пасадкі перад надыходам першых замараўцаў акупаваюцца зямлёй на вышыню 25—30 см. Гэта забаружае карані ад падмарозаў. Зямля для акупавання барышка вамаць ад дрэва, каб не агадзіць карані.

Рана вясной, як толькі можна прыступіць да апрацоўкі глебы, прыгортаюцца да дрэў зямля адліваецца і адначасова з гэтым робіцца абрэзка дрэў як асенняй, так і вясновай пасадкі. Усе бакавыя галіны кароны ўрачаваюцца на 1/4—1/3 іх даўжыню.

Ішчэ адно вельмі важнае пытанне, якое трэба ўлічваць пры пасадцы дрэў — гэта падбор самоту, якія апылюцца і абнажы сабой, бо інакш, хоць яны могуць пакрыць сабе, але не дадуць плоду. Па гэтым пытанню, а таксама і па пытанню аб тым, як лепш размясціць падабарныя сарты, трэба звяртацца за парадзі да мясцовага агронома.

Савеснае і добрааказнае выкананне ўсёх гэтых агратэхнічных мерапрыемстваў забяспечыць захаванне ўсёх пасаджаных дрэў і найлепшае іх развіццё.

Аграном Н. ХАБЕНКО.

Хата-лабараторыя калгаса імені Калініна за апошнія два гады працягла рад цікавых вынікаў па розных пытаннях агратэхнікі.

На фермах адчуваўся недахват сакавітых кармоў—патрабавалася павелічэнне плошчы пасеву кармавых культур. Хата-лабараторыя рашыла выявіць віды кармавых культур, якія ў нашых умовах могуць даваць найлепшы ўраджай. Зварнуліся за дапамогай у батанічны сад Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. Агукнуў нам выслалі насенне магара і пайвы.

Спачатку мы азнаёміліся з патрабаваннямі гэтых культур да глебы і ўгнаенняў. Пасялі іх на ільшчыню, якое восенню было ўзрана на глыбню 18 см. Сабралі з гектара сена магара 72 цнт., пайвы—80,4 цнт. Калі ўлічыць яшчэ тую акалічэннасць, што для поўнага развіцця гэтых культур патрабавалася ўсяго 105—107 дзён, то метаадуццасць развіцця іх ва ўмовах нашага раёна стала п'яцьвочнай. Асаблівасці шырокае распаўсюджанне ў нашым раёне можна мець пайва, бо яна непрабавалася да глебы і не баіцца залішняй вільготнасці.

Не ў меншай меры цікава нас і пытанне афектыўнасці асеніх і вясневых падкормак. Пелігу падкормку азімых мы правялі 25 кастрычніка, а другую—24 красавіка. На усёй частцы падкормку не праводзілі. На тым участку, на якім абраны арганізаваны дзве падкормкі, сабралі на 30 цнт. жыта з гектара, а на участку, на якім падкормка не праводзілася, на 10,5 цнт. Зараз усе калгаснікі пераказаліся ў неабходнасці правядзення падкормкі восенню і вясной.

Цікавыя вынікі былі праведзены па пытанню ўгнаення глебы торфам. Пры ўгнаенні 10 тон торфу на гектар аўса сабралі на 3,5 цнт. больш, чым без угнаення торфу, а пры ўгнаенні 20 тон на гектар—на 6,6 цнт.

Штогодна брыгадыры нашага калгаса скардыся на неўраджайнасць сартавой азімай пшаніцы. Мы паставілі перад сабой задачу атрымаць з гектара не менш 20 цнт. пшаніцы. Імянныя хата-лабараторыі не хатуць патрымаць брыгадыр тав. Бубека, але мы насталі на сваім. Хутка нам было аддзена 3 гектары чорнага пару. На кожным гектары мы ўнеслі на 20 тон гною. Для пасеву выbralі найбольш марозаўстойлівы сорт пшаніцы—«маскоўская 2453». Сябру правялі трактарнай сямкай. Прыкладна ў сярэдзіне кастрычніка арганізавалі першую падкормку, а другую — перад вясным баранаваннем.

З плошчы, на якой правялі падкормку і баранаванне, намалалі на 25 цнт. з гектара, а з плошчы, дзе гэтыя мерапрыемствы не праводзіліся,—на 9,8 цнт.

Таксама нам было праведзена вывучэнне ўплыву прапоўкі на павышэнне ўраджайнасці ячменю, аўса і яравой пшаніцы. Пасля абмалоту выснілася, што

знаварозова прапоўка забяспечыла павышэнне ўраджаю зерных на 1,7—2,7 цнт. з гектара, а двухразова—на 2,8—4,2 цнт.

Зразумела, што ў барабце з пустазел'ля адной прапоўкі недастаткова. У першую чаргу трэба давесці насенне да кагдышай першага класа. Каб наблізіць увагу калгаснікаў на ўзроўню ачыстка насення, мы правялі рад вопытаў. Вынікі паказалі, што найбольшую прыбыўку ўраджаю атрымалі ад насення, адабраната рукамі (5,5 цнт.) і ад ачышчанага коўчыцы на сартыроўцы і трысы (5,2 цнт.). Але навоўкі на адборку насення рукамі патрабуецца затраваць многа часу, метаадуццым праводзіць даўжыню ачыстку на трысы і сартыроўцы.

Апрача гэтага ў нашым калгасе на спецыяльным участку праводзілася выпрабаванне новых сартуў зерных культур. Двухгадова работа ў гэтых адносінах дава магчымасць выявіць найбольш устойлівыя сарты (пшаніца-ялоўка, ячмень «кутале», аўс перамяшкі 0339 і маскоўска А—315).

Немалаа работа праведзена нам і па адбору сартуў. Увесь час у калгасе імені Калініна селі два сарты азімай пшаніцы: маскоўскаю 2453 і маскоўска, але яны штогодна вымаралі. Мы рашылі алабарыць уласнаўшыя каласы і абмалодзіць іх асобна. Атрыманыя насенне выснавалі і штогодна выбіраць самыя лепшыя каласы. Такім чынам мы вырабілі сорт марозаўстойлівай пшаніцы, ураджай якой у пераліку на гектар у 1938 г. дасягаў 26,3 цнт., а ў 1939 г.—37 цнт.

Значна павысіўся ўраджай ад правядзення сябры райковай сямкай. Калі пры звычайнай сябце сабралі з гектара на 14,5 цнт. аўса, то пры райковай сябце—17 цнт., а на участку, дзе праводзілася сябце перакрываючым спосабам,—24 цнт.

ЗАРУБЖОМ

МНОГАТЫСЯЧНЫ МІТЫНГ ПАМ'ЯЦІ ЛЕНІНА У НЬЮ-ЙОРКУ

НЬЮ-ЙОРК. 23 студзеня. (ТАСС). Учора ў «Мэйдсан сквер Гардэн» адбыўся мітынг, прысвечаны пам'яці Леніна. Прысутнічала 20.000 чалавек. Некалкі тысяч чалавек не змоглі паступі на мітынг.

З вялікай прамовай выступіў сакратар амерыканскай кампарты Браўдэр. Ён сказаў: «Ленін не памёр — ён жыве ў сваім вялікім вучню і праўдзальніку Сталіне, які прывёў Савецкі Саюз да сучаснага. Сталін узначыў барацьбу нароўмі ўсіх краін за мір супроць імперыялістычнай вайны».

Праце над сакратаром амерыканскай кампарты Браўдэрам

НЬЮ-ЙОРК. 23 студзеня. (БЕТА). 23 гаспадары мінулага года паліцыі арэш тавага генеральнага сакратара ЦК кампарты ЗША Браўдэра па абвінавачванні ў тым, што ён нібы даў хаўсуныя весткі пры атрыманні пашпарта. Пасля арэшту Браўдэр быў вызвалены пад залог.

Днямі пачаўся судовы працэс над Браўдэрам. Агенства Брытаніі выклікаў прэс заявіў, што ніколі яшчэ ў гісторыі ЗША не было такога скропальна-паўнамоцнага суду над вялікім грамадскім дзеячом.

Германскі друк выкрывае англійскія планы ўцягнення ў вайну нейтральных краін

БЕРЛІН. 25 студзеня. (ТАСС). Германскія газеты прадаўжаюць выкрываць англа-французскія спробы раскрыцця тэатра вайны на тэрыторыі нейтральных краін. Газета «Дойча альгемайне цайтунг» у перадавым артыкуле «Брытанскія ваенныя планы № 2» піша: «Паставіўшы мэтай убыццям у сваю вясёлую авантуру нейтральных дзяржаў, Англія прыбірае да рознага роду махінацыі. Спачатку расісваецца, якая небяспека пагражае нейтральным краінам, затым пільна забяспечвае, што за іх спіню стайць Англія, якая толькі і чакае выпадку, каб «спрыць да іх на дапамогу».

«Спраўды-ж мэта Англіі, — адзначае газета, — выкрыць надзею міністр замежных спраў адной паўночнай дзяржавы, які заявіў, што становіцца саюзнікам на заходнім фронце выклікае апазені і таму саюзнікі імгненна перанесці вайну на тэрыторыі нейтральных краін».

Працоўныя Нарвегіі супроць падпальшчыкаў вайны

СТАВГОЛЬМ. 24 студзеня. (ТАСС). Днямі ў горадзе Порсгруд (Нарвегія) адбыўся сход членаў прафсаюза комунальнай каўч. У аднаголасны прыняты рэзалюцыі сабраўшыся патрабуюць, каб урад захаваў нейтралітэт і прыняў рашучыя меры супроць тых, хто прабуе ўцягнуць Нарвегію ў вайну.

«Рэакцыяныя кругі, — гаворыцца ў рэзалюцыі, — лемантуюць аб абароне, «аб нашых інтарэсах», «аб нашых благах», «аб нашай свабодзе» і т. д. Але існуе значная розніца паміж свабодой народа і свабодой капітала, які афарыя сотні тысяч крон для падтрыманні манергеймаўскіх бандаў. «Вольны чым калі-б там ні было, — гаворыцца ў заключенні, — рабочыя павінны выступіць супроць падпальшчыкаў вайны і іх агентаў і строга сачыць за тым, каб нейтралітэт Нарвегіі быў захаван».

Працэс англійскіх рабочых супроць дапамогі манергеймаўскім бандам

ЛОНДАН. 23 студзеня. (ТАСС). Газета «Дойль уоркер» паведамляе, што штоточны канферэнцыя рэдакцыя камітэта будаўнічых рабочых Лондана прыняла рэзалюцыю, якая адрае дзеячкі Савецкага Саюза ў Фінляндыі. На гэтай канферэнцыі было прадаўлена 11.000 рабочых. У прынятай рэзалюцыі гаворыцца аб рашучым супраціўленні антысавецкай прапаганда ў Англіі і высювецна патрабаванне спыніць усякую дапамогу манергеймаўскім бандам.

Лонданскае аддзяленне аб'яднанага саюза машынабудаўнікоў прыняла рэзалюцыю, выражаючую абуренне супроць антысавецкай кампаніі, якая выдзецца рэакцыяны штоточныя журналы машынабудаўнікоў. Рэзалюцыя патрабуе, каб журнал спыніў антысавецкую прапаганда і настайвае на апублікаванні артыкулаў, паказваючых пункт гледжання рабочых на падзеі ў Фінляндыі.

ВАЙНА У ЗАХОДНЯЙ ЕУРОПЕ

ПАРЫЖ. 24 студзеня. У паведамленні аб становішчы на фронце агенства Гаага адзначае, што «не гледзячы на моцны дождж, дзеянні патрулёў былі актыўнымі. Крэху на ўсход ад Вісембурга, у верхнім цячэнні ракі Лаўтер германскі патруль прабаўў захваціць зняпачку азізін з невялікімі французскімі пастой. Атака была адбіта. Франціўкі паліўшы некалькі чалавек забітымі. Франціўкі захвацілі азізін палоннага. На латарынгскім фронце германскі атрад прабаўў зрабіць лавушку французскаму патрулю. У выніку гэтае завязушага на сцягніні бою французскаму патрулю ўдалося вырвацца з акружэння. Немцы захвацілі аднаго палоннага. Тузан і холад паралізавалі дзеянні авіяцыі».

Праследванні рабочых арганізацый ва Францыі

ПАРЫЖ. 24 студзеня. (ТАСС). Газета «Пары суар» паведамляе, што судовыя ўлады дэпартаменту Сены вынеслі яшчэ некалькі рашэнняў аб роспуску рабочых арганізацый, у тым ліку прафсаюза рабочых шкляной прамысловасці Парыжскага раёна і нацыянальнай федэрацыі металістаў. У сучасны момант у дэпартамент Сены ўлады распусцілі 247 рабочых арганізацый.

Буйная перамога кітайскіх войск пад Суйчжоу

ЧУНЦЫН. 24 студзеня. (ТАСС). Б'ітэйскія войскі атрымані вялікая перамога ў паўночнай частцы правінцы Хубэй, дзе ў сектары Суйчжоу ім удалося адбіць буйнае наступленне японскіх войск. Кітайскія часткі былі перайшлі ў контрнаступленне і ўчора рапной занялі Гаочэн (у 40 кіламетрах на поўнач ад Суйчжоу). Кітайскія войскі праследуюць адступальныя японцы.

З 20 тысяч сражаўшыхся тут салдат японцы страцілі ў баях 4 тысячы чалавек забітымі і 7 тысяч раненымі. Такім чынам, звыш 50 прат. японскіх войск, якія дзейнічалі на гэтым участку, выведзены са строю. Сярод захвачаных кітайскімі трафейў — 6 пяхіц і 20 паловых гармат, а таксама вялікая колькасць вінтовак і кулямэтаў.

Англічане абшукалі японскі параход

ТОБЮ. 24 студзеня. (ТАСС). Агенства Дomes паведамляе, што ўчора ў 12 гадзін 30 минут японскі параход «Асама-мару», які ішоў з ШІА ў Іокагаму, быў астаўлены англійскім крэйсерам у тэрытарыяльных японскіх водах, у 35 в. палювыя мільях ад японскага ўзбярэжжя. Мараі англійскага крэйсера, падняўшыся на борт «Асама-мару», зрабілі на ім вышук. На судне знаходзіўся 51 немец, 21 з якіх быў уведзены англійцамі на крэйсер.

ТОБЮ. 24 студзеня. (ТАСС). Як паведамляе газета «Асахі», учора ў 9 гадзін 30 минут вечама міністр замежных спраў Японіі Арыга заарасіў англійскага посла ў Токіо Крайці, а якіх меў 30-мінутную гутарку. Арыга прапаставаў супроць незаконна дзейнічаў англійскага ваеннага карабля, атрымаўшага параход «Асама-мару». Японія, — заявіў Арыга, — пакідае за сабой права патрабаваць выхату немцаў, затрыманых англійцамі. Што датычыць ішых японскіх параходаў, якія знаходзіліся на шляху ў Японію: «Ракую-мару», «Гію-мару», «Лапага-мару» і «Тасуга-мару», то Японія зараз прымае меры для абароны сваіх інтарэсаў у адносінах з міжнародным правам. Пажадала, каб англійскі флот звярнуў сур'ёзную ўвагу на гэты факт».

ТОБЮ. 24 студзеня. (ТАСС). Як паведамляе агенства Дomes паведамляе, Арыга прапаставаў каблету, што вечамам 21 студзеня ў Англіі быў заяўлены працэс і праўдзі лена патрабаванне аб звольне 21 немца, знятага англійцамі з парахода «Асама-мару».

Жыццё Чырвонай Арміі

Поспехі маладых байцоў

Выдатнае папаўненне маладых байцоў атрымані ў гэтым годзе І-скай часткай ВАВА ў падраздзяленні, якім камандуе тав. Чычыласкі. 80 прат. маладых байцоў — камуністы і комсамоўцы. Большасць з іх маюць сярэнюю і вышэйшую асвету.

Маладыя байцы з першага дня прабы вайны ў РСЧА з энтузіязмам уключыліся ў вучэбнае армейскае жыццё, узяліся за авалоданне баявой тэхнікі. Яны рыхтуюць дастойную сустрэчу надыходзячому свята Чырвонай Арміі. Ва ўзятых абавязаваных байцы абяпаюць атрымаць толькі выдатны і добры паказальнікі ў вучэбнае, даснавала вывучыць матэрыяльную частку баявой зброі. Узятны абавязаванельствы яны з вясню выконваюць.

Байцы тт. Палухін, Маладзе і Мерабавіч добра вывучылі матэрыяльную частку зброі, яе практычнае прымяненне ў баявых умовах добра дэманстравалі на вывадзіх і адзіначывым таварышам.

Выдатны паказальнікі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы сустракаюць слаўную галавіну РСЧА байцы тт. Рукуней, Ібадаў, Мазанашвілі, Горын, Баранаў, Ломасомольны Тарын і Баранаў, які выдатны вучобы выхучаны камандваннем на кіруючым палітычную работу — салітру камі параздзяленняў. Яны, як і комсамоўцы тт. Шабулін, Мінаеў і Вартаран, паспыхова спраўляюцца са сваёй новай, адказнай работай.

Палепшылася шэфская работа

У сувязі з выдзяленнем 22 гадзін Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота байцы і каманды-палітчыны састаў І-скай часткі палепшылі работу па палепшэнні ваенных ведаў сярод рабочых і служачых шэфскаму арганізацый. Маладыя камандыры тт. Зявіцкі і Буруціўка кіруюць абароннымі гурткамі ў школе. Малады камандыры тав. Міхалевіч навучае рабочых страляваць і праце.

За апошні час праведзена некалькі сумесных вечаўоў байцоў з рабочымі. У сваю чаргу рабочыя арганізацыі дапамагаюць часткі ў арганізацыі культурна-масавай работы.

Нарада па ваенна-шэфскай рабоце

Мінскі абком КП(б)В разам з Палітупраўленнем ВАВА распрацавалі мерапрыемствы на ўзаемадзейні ваенна-шэфскай работы ў Мінску.

На працэсе ўстаноў і ў навучальных установах горада каманды састаўі дапамагае масовым абаронным арганізацыям у падрыхтоўцы вараўскаму страляку, кулямётчыкаў, гранатаметчыкаў. На раззе грамадзянскага астаўлены фотавыстаўкі і жывыя Чырвонай Арміі. У студзені і лютым для працоўных горада будзе працягнуты раз лекцый па ваенных і ваенна-гістарычных гым.

У сувязі з падрыхтоўкай да XXII гадзін Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота ў заводскіх клубах і Дomes Чырвонай Арміі астаўлены сумесныя вечаўы чырвонаармейцаў і каманды-палітчына вечаўы састава з шэфамі — рабочымі, служачым і студэнтамі. Шэфы азнаёмяцца з жыццём і вучобай чырвонаармейцаў, расказваюць аб выкананні сваіх гаспадарчых планаў і вытворчых жыцці. На вечаўах з паказам сваіх творчых дасягненняў выступіць лешчы мастацкія сілы вайсковых частак, прапрыемстваў і ўстаноў.

Падляў ў абкоме КП(б)В адбылася нарада камісары і сакратароў партбюро частак Мінскага гарнізона разам з сакратарамі партбюро буйнейшых прахпрыемстваў і ўстаноў горада. З заклікамі аб задачах ваенна-шэфскай работы ў 1940 годзе выступілі загадчыч ваенным аддзёлам абкоме КП(б)В тав. Касібану і начальнік Палітупраўлення ВАВА, лівійскія камісар тав. Івануў.

Выступіўшыя расказалі аб становішчы ваенна-шэфскай работы на прапрыемствах і ў навучальных установах горада. Начальнік аддзела прапаганды Палітупраўлення ВАВА — палкавы камісар тав. Банікіў сваб выступленне прысвяціў пытанням ваеннай прапаганды.

Л. ГОРФІНКЕЛЬ.



Удзельнік адвадзінна дэжурна гоні ў Мінску малады камандыр І-скай часткі ВАВА К. Ф. ЗУБАЎ вайну першы месяц, праўдзішоўшы 50 км. за 5 гадзін 57 минут 23 секунды.

60-кіламетровыя лыжныя гонкі

У Мінску адбыліся лыжныя гонкі на дыстанцыю ў 60 кіламетраў. Уздзельнічалі 10 чалавек — ад мінскага Дома Чырвонай Арміі, спартыўных таварыстваў «Дынама», «Усход», «Харчавік», «Спартак» і інш. Старт быў дан на шасе Мінск—Масква.

Камандыя партыяства заявавала каманда таварыства «Усход», асабістае партыяства — малады камандыры тав. Зубаў (Мінскі Дом Чырвонай Арміі). Дыстанцыю ў 60 кіламетраў тав. Зубаў праўдзішоў за 5 гадзін 07 минут 23 сек.

Будаўніцтва штучнага возера ў Мінску

Саўпарком БССР раіў падтрымаць ініцыятыву насельніцтва, грамадскіх арганізацый і друку г. Мінска аб пабудове штучнага возера ў сталіцы БССР. Возера будзе створана на разе Свіслач у раёне Старажоўкі і зойме плошчу ў 30 гектараў.

Будаўніцтва яго ўключана ў план рэканструкцыі Мінска на 1940 год. Работы пачнуцца ў лютым. Тэрмін сканчэння будаўніцтва ўстаноўлен 15 чэрвеня гэтага года. Для разгортвання работ выдзелена 300 тыс. руб. У блыжэйшыя дні заканчваюцца геалагічныя вышуканні.

Возера будзе акаймлена калымом зялёных насаджэнняў. Тут пачынацца пабудова невялікага гідрэлектрастанцыі, фізкультурнага гараюк, куляны, стадыён, водныя і лоджныя станцыі, рэстараны, кафетэрыі, даргі, міскі і т. д.

Па прапавене Саўпарнома Дзяржплан БССР выдзельіў для будаўніцтва возера 250 куб. метраў піленга лесу, 500 кубаметраў круглага лесу, 3 тоны шкёлю, 10 тон сартавога жалеза, 15 тон ліставога жалеза, 25 кубаметраў фанеры, 100 тон цэменту.

Пытанне аб стварэнні возера абмяркуецца на сходзе рабочых і служачых, якія гораца вітаюць гэта мерапрыемства.

Канцэрты Ігара Ільнскага

ГРОДНА. (Мар. «Звязды»). У гарадскім тэатры адбыўся гастроль артыста-органіста Маскоўскага ардына Леніна акалімічнага малага тэатра Ігара Ільнскага і лаўрэата Усеазаганга конкурса скрыпачоў Галіны Барынавай.

Канцэрты прайшлі з вялікім поспехам. Перад аўдэсам адбылася творчая сустрэча Ігара Ільнскага з калектывам артыстаў польскага тэатра. Ігар Ільнскі расказаў сабраўшыся аб савецкім мастацтве, аб сваім творчым шляху. Гутарка праходзіла ў цёплай дружнай атмасферы.

ЗВОДКА

аб ходзе рамонту трактараў у МТС па БССР на 20 студзеня 1940 г. (у працэнтах ад гадзавога плана)

Table with 3 columns: Назва абласці, Колькасць трактараў, і іншыя даныя.

На пасяджэнні праўлення Саю савецкіх пісьменнікаў БССР

Учора адбылося чарговае пасяджэнне праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР, на якім абмеркавана пытанне дзіцячай літаратуры. Праўленне заслухало інфармацыю ўдзельніка Пленума ВЛКСМ старэйшага гзнпачага пісьменніка Беларуды Іякі Маўра, тав. Стаховіча старшага рэдактара сёгдня дзіцячай тэатры Дзяржвыдавства тав. Канавава, якія настайлі раз практычных за дашэйшага развіцця дзіцячай літаратуры.

У абмеркаванні гэтага пытання прылі ўдзел тт. Кучар, Якімовіч, Каліко Ільнкоў і інш. Яны гаварылі аб неходнасці стварэння выдвецтва дзіцячай літаратуры пры ЦК ЛКСМБ, аб паліўшэнні работы адзінага ў БССР дзіцячага жанада «Секры Ільчыка» і т. д.

Праўленне ларучыла камісіі ў саст. тт. Стаховіч, Якімовіч і Канавава распрацаваць практычныя мерапрыемствы ў галіне выдання дзіцячай літаратуры. На гэтым жа пасяджэнні прыняты члены Саюза савецкіх пісьменнікаў Якуска пісьменніка тав. Брохас. Утворамісія на азнаменаванню 25-годдзя для смерці класіка яўрэйскай літаратуры Пэраша. У састаў камісіі ўключаны тт. Ільнкоў, Чорны, Шынклер, Ка Ахсельрод, Камінецкі, Я. Каган, Каганскі і Баумволь.

У Вілейскім Дomes сацыялту

Днямі ў Вілейскім Дomes сацыялту былі прагаваны для працоўнай інтэлігенцы горада 2 лекцыі: «Навуковы і пільны сацыялізм» і «Барацьба таварыства за тэарэтычны асновы 6-партыйнай партыі ў 1905—1907 і Лекцыі праслухалі больш 1.100 чал.

Даны адпачынку БССР у 1940

72.450 працоўных БССР адпачнуць бітучым годзе ў рэспубліканскіх адпачынах. Будуюць працаваць 9 дамоў ачынку і санаторыў «Сасноўка». Пасяозы ўжо набытаюць пачуць на вясон.

ДЗЕННІК

Сення, у 7 гадзін вечаўа, пачаўшыся вялікай залы Дома партыі будзе адбыцца чарговая лекцыя ў лары Сталінскага РК КП(б)В.

Чарговыя заняты лекторыя Катвіцкага РК КП(б)В абудуцца 27 студзеня, у 8 гадзін вечаўа, у вялікай залы Дома партыі (уваход з вуз. Энгса).

Сення адрыгаецца партыянет Варашчыўскага РК КП(б)В (Зітса, 4, 2-гі паверх, уваход з пад'езда). П. кабінет працуе з 5 да 11 гадзін вечаўа. Пры нагнітым кабінете аблітацца чытаць, а таксама нагляд дапамажнікі ў дапамогу вывучаючым сторуі ВЕЦ(б).

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУНО.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСкі ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР. 30 студзеня. ХТО СМЯНЦА АПОНІМН. Аб'ёмнае 26 06. Пачатак у 7 г. 30 м. Каса — 2-8 г. веч.

УСЕСАЮЗНЫ КОНКУРС НА ЛEPШY ПЕСY. ПЕРШЫ ТУР КОНКУРСА ПА БССР. УПРАВЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА ПРЫ СНК БССР. аб'яўляе ПЕРШЫ ТУР. УСЕСАЮЗНАГА КОНКУРСА ПА БССР НА ЛEPШY ПЕСY.

ДЗЯРЖСТРАХ С С С Р. Звыш адзінаццаці мільёнаў працоўных СССР застрахованы ў Дзяржстраху па дабравольнаму калектыўнаму страхаванню жыцця.

МІНСКАЯ ПАПІТОВАЯ КАНТОРЫ (Лепшыя, 34, 2 корпус, 2 паверх). патрабуюцца: вярхоўныя, перасуды, эканамісты, бухгалтэры, інжынеры, тэхнікі, электрамашынныя, электраапаратары, электраапаратары, электраапаратары, электраапаратары.

АКАДЭМІЯ НАУК БССР (вул. Пушкіна, 56). патрабуюцца: БУХГАЛТАРЫ, вярхоўныя машыністы, шэферы, работнікі газавых-вартавоў ахі, электраапаратары, электраапаратары, электраапаратары, электраапаратары.